

Напрыклад, "Бацькі і дзеци" – чым ідэалам адпадзім перавагу альтычным альбо біблейским.

3. Творчы харэктэр спецыялізацыі дазваляе працуноўваць і студэнтам і школьнікам заданні, якія патрабукаць вобразнай реалізацыі: эпіды, розных жанраў (сцэнічныя, выяўленчныя, літаратурныя), стварэнне сцэнарыя, шарад і г.д.

4. Параўнальны аналіз такіх образаў і скжэтаў як "Іфігенія у Аулідзе", "Нараджэнне Гефеста", "Крон і краніды" (антыхны міфы); "Ахвяраванне Авраама", "Дачка Іефазі", "Суд Саламона" (Ветхі Запавет) – дазваляе сформіраваць у студэнтаў уяўленні аб феномене дзяячінства, яго успрыяцці рознымі народамі старых наасці. Хыбы інтарэс выклікае у студэнтаў праекцыя тагачасных уяўленняў дабрыні і зла на сучасныя этичныя нормы.

Больш жыва зацікулена успрыманіем гэты матэрыял студэнты спецыялізацыі "выяўленческія мастацтвы", "фальклор у тэатры". Гэта значыць таго, у каго больш широкі круг жывых асацыяцый з выучаемых абласцей мастацтва.

Такім чынам, уключэнне міфалогіі у сюстэму выкладання ВНУ культуры стварае больш спрятальнія ўмовы не толькі для агульной грамадскай адукаванасці, але і для асвяення студэнтамі складаных панішчаных з вобласці тэорыі і гісторыі педагогікі.

### НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ПАЛНОЧНАЯ І ПАДНЕВАЯ БІЛАРУСІ (ПАРАЎНАЛЫНЫ АНАЛІЗ)

А.В.Клеванец

Кафедра народных спевau праводзіць штогод фальклорныя экспедыціі па вёсках і мястэчках рэспублікі. Шукаем і запісваём на магнітафонную стужку народныя песні. Узімку студэнты робяц расшироўку гэтых песен, і далей яны выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе і канцэртнай дзеянасці кафедры.

Фальклорныя матэрыялы кафедры папоўняюцца таксама і з іншых краініц. Многія студэнты дзеяннага і завочнага навучання запісваюць на магнітахія стужкі народныя песні па месце жыхарства і прывозяць іх из кафедру. Адзін студэнт запісаў народныя песні па Беларусі, і яны існуюць у нас у якасці прыклада самых

захадніх беларускіх народных песенъ.

Такім чынам, мы маём даволі широкі уласны фальклорны матэ-  
риял, можам слухаць, вкуваць народныя песні, рабіць пэўныя вы-  
сновы. Давайце паспрабуем на падставе беларускіх народных пе-  
сенъ, запісанных на поудні і поуначы рэспублікі зрабіць паразніаль-  
ны аналіз, што ў іх есть агульнага і чым яны адрозніваюцца.

Перш за ўсе - колькасць галасоў? Думка гэта не новая, да-  
следчыкі ужо даўно умоўна падзялілі Беларусь на Парэчча і Паа-  
зэр'е, вынажодзіць веласіпед мы не будзем, але падтрымаем гэтую  
думку калекратнымі прыкладамі. Выкануць Віцебшчыны амаль заусе-  
ды слявакі цыянагалосна. Праслушаце песню з даволі развітым ме-  
ладычным малёнкам, якую дзве слявачкі виконваюць разам, але яны  
нават не спрабуюць разыгніцца на два галасы.

Другая распаўсюджаная з'ява - гэта так званая гетерафонія.  
Гэта выпадкоўе двухголосе, калі другі голос не стварае асоб-  
най лініі. Прослушаце песню, якую слявачкі виконваюць у асноў-  
ным аднаголосна, але часам, як бы выпадкова разыходзіца на два  
галасы:

На поудні пануе шматголосе. Запівае часцей зауседы ніз-  
кі голос (але ў нас есть прыклады, калі запівае высокі голос),  
потым уступаюць астатнія, якія разыходзяцца на тры галасы, а  
самы высокі і максымімі голос робіць падводку, г.з.н. ея цягне са-  
мая высокія і доўгія гукі.

Калі мы прослушаі музичны матэрыял, запісаны на поуначы  
і поудні рэспублікі з упэўненсцю можам гаварыць, што на поуначы  
гучанне больш лейкае, светлае, нешчыльнае, не усмешкое, накіра-  
вана да верхніх зубоў. Гук плоскі. На поудні - больш густая,  
тэмбрystая гучнасць, шчыльны гук, больш грудны.

Песенная культура кожнага народа мае уплыў з боку сусед-  
зяу. На поудні і поуначы Беларусі можна назіраць розныя з'явы.  
Песні паудневых беларусаў вельмі блізкія па стылю і зместу да  
песен сумежных абласцей Украіны. Не трэба забываць, што на пра-

цягу цэлага шэрэга стагодзяу народы Беларусі і Украіны жылі ў складзе агульной дзяржавы і гэтая блізасць песенних культур здаеца зусім натуральнай.

Можна сказаць наступным чынам: Беларуская песня ворачаецца праз цалескую спецыфіку плаўна пераходзіць да украінскай і на-аўтарот. На поуначы Беларусі зусім іншыя становішча. Па-першое, трэба сказаць наступнае: нягледзячы на тое, што мы наведалі Браслаўшчыну, іншыя паўночныя раёны Беларусі, па песнях ніяк немагчыма было вызначыць блізасць прыбалтыскіх краін. Адзінае, што часам кідаеца ў вочы, дык гэта назывы некаторых весак: Альтгердава і інш. Можа, мы яшчэ мала шукалі, а можа і адна справа - калі суседзямі з'яўляюцца блізкія славянскія народы, і зусім іншая справа, калі славянскі народ жыве побач з неславянскім, тады, можна сказаць, што пераход ад адной культуры да другой больш рэзкі.

У Віцебскім раёне часам сустракаюцца рускія песні, адчуваюцца блізасць Расіі. Але трэба сказаць, што няма і быць не можа устойлівых правілаў, да якіх павінны суседзічаць розныя культуры.

У розных мясцінках існуюць розныя з'явы. Аднойчы мы былі у адной вялікай беларускай весцы, якая мае рускую слабаду, г.зн. там шмат гадоў, а мота ў стагодзілу жывуть рускія староверы. Гэтыя людзі чиста гаворяць па-руску, спявашы рускія песні, захоўваюць сваю культурную традыцыю. У іншым выпадку, а гэта, дэ-речы, бы Браслаўскі раён, людзі гаворяць на нейкай сяродняй руска-беларускай мове (гаворка ідзе ад рускіх старовераў) спявашы і рускія і беларускія песні, грані паміж дэльтума культуры там неяк размытыя.

Мы пакуль што гаворым аб тым, чым адрозніваюцца беларускія народныя песні паудні ад песенъ поуначы. А зараз крыху аб гэм, што у іх есць агульнага. На праслушоўваниях запісаў мae студэнты сказаілі, што ім здаеца, што на поуначы манера спеваў больш стрыманая, а на поудні больш эмакіяльная. Але я з імі не пагадзіўся. Можа ў вышэй сапрауды паўночныя людзі больш стрыманыя, але чародных песенъ гэтая не датычыцца. З іншага боку, зярод чародных песенъ есць лірычная, малобная сяродна-бытавая, якія спявашы не так ярка, непружана, эмоціяльна, але

народных песенъ гэты не латычыца. З Іншага боку, сюроц жанраў народных песенъ яшчэ лірчныя, хвалебныя, смеяйна-бытавыя, якія спявалі на так ярке, выпрутона, эмоційнальна, але гэта залежыць ад харэктэра і зместу песні, а геаграфічныя умовы не маюць значэння.

Некалькі слову неконтакт жанровага складу песенъ. Цікую думку даследчыка Л.А.Калюзі з кнігі "Вяселенчыя песні": "На поўдні Беларусі, прыролані і геаграфічныя умовы якой сприялі ранняму і выrocкому разv'язанню земляробства, склаўся і больш разv'язаны збрад хлеса. Но поўначы, дзе праводзяржалі ўнімагадздуля і падзяленне, а земляробствам начальніца паміж міроўка пречастудзены абрады, разлілі якіх былі звязаны з расліннымі сектамі".

Треба сказаць, што гэты даследчык разглядае вяселенчыя абрады. Але гэтая звестыага агульнага нараўніння жанровага складу песенъ поўдня і поўначы Беларусі пак не латычыца. Напрыклад жніўны збрад вельмі широка прастудзеленъ як на поўдні, тэж і на поўначы. І гэта пры тым, што сонцедні жніўны збрад ужо даўно не ёсць. Проста народ устадліва закоўвае у паміці жніўнія песні як яркі узор песянтарчысці.

Такім чынам, вялікі розніцы паміж жанровым складам песенъ поўдня і поўначы няма.

### ІУМАР СК НАЦІОНАЛЬНАЯ ГІСА У МАСТАЦКАЙ ТЕРРАСІІ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА (НА ПРИКЛАДЕ БЕЛАРУСКИХ КРЫНЕВАК)

А.Л.Кулакоўская

Адметныя песні у наўбагаташнай складніцы беларускай народнай песянтарчысці з'яўляюць прыпевы. Гэта асабліва цікава тому, што як і персанальну прыпеву з'яўляюцца любым у народзе фальклёртычныя падрамі. З асаблівасцю і па-настаянку дасканалая прыпевка гучыць, разліце да ногія падзеі, што адформіла грамадства і чалавечасць.